

■ Спорт-тайм

Цяпер — толькі барацьба за права застацца

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра паражэнне тэнісістаў у Кубку Дэвіса, пра поспехі барцоў і вынікі беларускіх майстроў малой ракеткі на еўрапейскім топ-турніры.

1. Тэнісісты зборнай Беларусі прайгралі камандзе Аўстрыі з агульным лікам 0:5 у матчы першага круга групы I Еўра-Афрыканскай зоны Кубка Дэвіса.

У першы дзень матча Ілья Івашка саступіў Геральду Мельцэру, а Дзмітрый Жырмонт Дамініку Ціму. У суботу парная сустрэча таксама завяршылася на карысць аўстрыйцаў, а Ілья Івашка гэтым разам саступіў Дамініку Ціму. У заключным адзіночным паядынку Яраслаў Шыла прайграў у двух сэтах Дэнісу Новаку.

6—7 красавіка зборная Аўстрыі сустрэнецца з тэнісістамі Расіі ў барацьбе за выхад у плэй-оф Сусветнай групы. Беларусы восенню будуць весці барацьбу за права застацца ў першай групе Еўра-Афрыканскай зоны Кубка Дэвіса.

2. Шэсць узнагарод заваявалі беларускія барцы на міжнародным турніры катэгорыі Гран-пры ў Заграбе. У фінале вагавай катэгорыі 130 кг Іосіф Чугашвілі аказаўся мацнейшы за Рамазана Сары з Турцыі. На найвышэйшую прыступку п'едэстала таксама падняўся Казбек Кілаў, які ў катэгорыі 77 кг быў мацнейшы за харвата Дамініка Этлінгера.

Яшчэ тры беларускія атлеты сталі сярэбранымі прызёрамі. Віктар Сасуноўскі (вагавая катэгорыя 82 кг) уступіў у вышэйшай сутычцы Божа Старчэвічу з Харватыі, Максім Кажарскі (60 кг) не змог справіцца ў фінале з Віргілам Мунцяну з Румыніі, Сяргей Старадуб (97 кг) прайграў Адаму Варге з Венгрыі. Бронзавую ўзнагароду турніру ў гэтай жа катэгорыі (97 кг) выйграў беларус Аляксандр Грабовік.

3. Аліна Талай заняла чацвёртае месца на міжнародным турніры серыі IAAF World Indoor Tour 2018



у нямецкім Карлсруэ. У забегу на 60 м з бар'ерамі ў фінале яна паказала вынік 7,88 сек, палепшыўшы сваё дасягненне зімовага сезона (нагадаем, у канцы студзеня Талай перамагла на турніры ў Берліне з вынікам 7,89 сек). Пераможцай стала амерыканка Шэрыка Нэлвіс — 7,80 сек. Наступны старт для Аліны Талай адбудзецца 6 лютага ў Дзюсельдорфе.



4. Уладзімір Самсонаў заняў 4-е месца на еўрапейскім турніры топ-16 па настольным тэнісе, які прайшоў у швейцарскім Мантрэ. У паядынку за «бронзу» беларус саступіў ва ўпартай барацьбе датчаніну Ёнатану Гроту з лікам 3:4. А да гэтага абыграў шведа Крысціяна Карлсана — 4:3, у чвэрцьфінальным паядынку перамог яшчэ аднаго шведскага спартсмена Матыяса Карлсана — 4:1, а ў паўфінале саступіў свайму адвечнаму саперніку немцу Ціма Болю — 2:4.

Вікторыя Паўловіч выбыла з барацьбы пасля стартавай сустрэчы, саступіўшы шведцы Мацільдзе Эххальм — 0:4. Пераможцай жаночага турніру стала румынка Бернадэт Сеч.

5. Мінскія «Цмокі» саступілі ў чарговым паядынку Адзінай лігі ВТБ. Пятае паражэнне на турніры каманда пацярпела ў Казані ў гульні з адным з галоўных фаварытаў Уніксам — 62:87. У складзе мінчан самым выніковым стаў Дэвон Садлер, які набраў 11 ачкоў.

Пасля 13 праведзеных сустрэч у мінчан 17 ачкоў, яны па-ранейшаму знаходзяцца на 7-м месцы ў турнірнай тэблицы. Наперадзе краснадарскі клуб «Лакаматыў-Кубань» — 26 ачкоў, на адзін бал менш у Унікса, па 24 ачкі маюць «Зеніт» і маскоўскі ЦСКА. У наступную нядзелю, 11 лютага, маскоўскія армейцы на пляцоўцы «Мінск-Арэны» стануць чарговымі сапернікамі «Цмокаў» у Адзінай лізе ВТБ.

Да гэтага матча «Цмокі» правядуць заключны паядынак другога групавога этапу Кубка ФІБА-Еўропа. У сераду, 7 лютага, яны прымуць у Мінску чарнагорскі «Морнар».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	8.47	18.00	9.13
Віцебск —	8.41	17.46	9.05
Магілёў —	8.38	17.51	9.13
Гомель —	8.29	17.52	9.23
Гродна —	9.02	18.16	9.14
Брэст —	8.58	18.22	9.24

Месяц

Поўня 31 студзеня.
Месяц у сузор'і Скарпіёна.


Імяніны

Пр. Ксенія, Герасіма, Івана, Мікалая, Цімафея. К. Аманды, Дароты, Багодана, Ціта.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

6 ЛЮТАГА



1875 год — дата нараджэння Марціна Кухты, друкара, выдаўца кніг на беларускай мове. У 1906 годзе заснаваў у Вільні друкарню з правам выдаваць кнігі на ўсіх еўрапейскіх мовах. У лістападзе 1906 года з друкарні выйшаў першы нумар беларускай газеты «Наша ніва». Друкаваў творы Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча, Я. Коласа, Цёткі і іншых беларускіх пісьменнікаў, этнаграфічныя матэрыялы, календары, зборнікі, ноты з беларускімі песнямі і танцамі і інш. Выдаваў забароненыя цензурай творы «Скрыпка беларуская» Гаўрылы з Полацка (Цёткі). Памёр у 1941 ці 1942 годзе.

1888 год — нарадзіўся Віктар Міхайлавіч Бяляеў, музыкантаўца і фалькларыст, доктар мастацтвазнаўства, прафесар. Аўтар манаграфіі «Беларуская народная музыка», у якой на аснове абагульнення і сістэматызацыі фальклорных запісаў упершыню ахарактарызаваў тыповыя рысы беларускай народнай музычнай творчасці (пераважна песеннай). У гісторыі беларускага этнамузыказнаўства абазначыў шляхі комплекснага абагульнення-тэарэтычнага даследавання музычнага фальклору. Падрывтаваў і выдаў шэраг зборнікаў народных песень. Памёр у 1968 годзе.

1928 год — нарадзіўся (г. Мінск) Уладзімір Іванавіч Стальмашонак, беларускі жывапісец, педагог, народны мастак Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтваў. Работы ў станковым жывапісе (пераважна ў жанры партрэта), манументальна-дэкаратыўным мастацтве (акварэль, малюнак). Унёс значны ўклад у станаўленне і развіццё сучаснага выяўленчага мастацтва, узбагаціў яго яркімі мастацкімі адкрыццямі і наватарскімі рашэннямі. У 1957—2000 гадах выкладаў у Беларускай акадэміі мастацтваў. Аўтар партрэтаў, тэматычных кампазіцый і пейзажаў, а таксама вітражоў і пано. У 2006 годзе адкрыта галерэя яго імя ў г. Асіповічы. Памёр у 2013 годзе.



1923 год — нарадзіўся (Расія) Аляксандр Мікалаевіч Яфімаў, маршал авіяцыі, двойчы Герой Савецкага Саюза, кандыдат ваенных навук, заслужаны ваенны лётчык СССР. У гады Вялікай Айчыннай вайны на фронце — лётчык-штурмавік, камандзір звяна, эскадрыллі, штурман авіяпалка; здзейсніў 222 баявыя вылеты. Удзельнік баёў пад Смаленскам, у Беларусі, Польшчы, Германіі. Падчас Беларускай аперацыі 1944 года штурмаваў пазіцыі варожых войскаў на рэках Днепр, Бярэзіна, Друць, у Мінскім «катле». Пасля вайны да 1991 года ў Савецкай Арміі, у тым ліку галоўнакамандуючы ВПС — намеснік міністра абароны СССР. Памёр у 2012 годзе.



1952 год — адбылася афіцыйная цырымонія ўступлення на трон каралевы Вялікабрытаніі Лізаветы II.

1952 год — адбылася афіцыйная цырымонія ўступлення на трон каралевы Вялікабрытаніі Лізаветы II.

УСМІХНЕМСЯ

Цешча праглынула 50 капеек. ...Дробязь, а прыемна!

Зламай стэрэатып! Патэлефануй маме і спытай, ці надзела яна шапку.

Арктыка, два белыя мядзведзі ляжаць каля хаткі палярнікаў. Раптам дзверы адчыняюцца, і з дзікім крыкам выбягае на мороз голы палярнік, яго завальвае снегам з брыля і ён уцякае назад.

Ёсць тры рэчы, якія я заўсёды рады бачыць пасля вечарынікі: партманет з грашыма, тэлефон і ключы ад машыны... Асабліва калі іх у мяне раней не было!

Адзін мядзведзь — другому:
— І чаго мы ляжым — трэба было яго з'есці!
— Пачакай, заўтра тоўсты першым пойдзе.



Палка зрабіла з малпы чалавека. Другая палка зрабіла з яго лыжніка!

Малюнак Мікалая ДАНІЛЕНКІ.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
 РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
 Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
 НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
 ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
 Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zviazda.by, zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
 Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэк 63850. Зак. № 661. Нумар падпісаны ў 19.30 5 лютага 2018 года.